

МІЖНАРОДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСІ ПА ПЫТАННЯХ РЭСТЫТУЦЫ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

А.А. Суша

Навуковы кіраўнік – М.А. Бяспалая, доктар гісторычных навук, прафесар

УА "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва", г. Мінск, Беларусь

На працягу сваёй гісторыі беларускія землі неаднаразова становіліся арэнай жорсткіх войнаў, паўстанняў. Тэрыторыя Беларусі час ад часу перадзельвалася паміж рознымі дзяржавамі. Пры гэтым знішчаліся мільёны людзей, рабавалася нацыянальнае багацце. Культурную спадчыну Беларусі напаткаў складаны лёс. Кожны заваёўнік імкнуўся ўзбагаціцца за кошт набыткаў захопленага народа, тым самым спрабуючы знішчыць у яго пачуццё гонару за сваю мінуўшчыну, за свае дасягненні, у т.л. у мастацтве, творчай дзейнасці. У такіх умовах нармальны з'явай для кожнага народа становіцца жаданне вярнуць незаконна захопленыя культурныя каштоўнасці. Адзіным магчымым шляхам яго ў эпоху Сярэднявечча і Новага часу часцей за ўсё былі тыя ж сродкі, што і для іх захопу, г.зн. ваенныя. Вярнуць нарабаванае татарамі, крыжакамі ці іншымі заваёўнікамі можна было толькі сілай. Хоць мэты такой кіраўнікі дзяржаў перад сабою звычайна не ставілі: больш важным было перамагчы ворага, а не адваяваць захоплене культурнае багацце.

Толькі з XVIII–XIX стст. на дапамогу, а потым і на змену ваенным сродкам прыходзяць сродкі дыпламатычныя. Атрымаўшы ў 1918–1919 гг. статус адноснай незалежнасці, Беларусь пачала самастойна прадстаўляць свае інтарэсы на міжнароднай арэне. Аднак паколькі БССР з'яўлялася часткай Савецкага Саюза і мела толькі абмежаваную самастойнасць, то і міжнародныя сувязі БССР мелі даволі абмежаваны характар: яна магла на роўных супрацоўніцаў з іншымі рэспублікамі СССР і, у пэўнай ступені, з суседнімі дзяржавамі – Польшчай, Літвой, Латвіяй.

Пад рэстытуцыйнай сёння разумеюць від матэрыяльнай адказнасці дзяржавы, што вінавата ў здзяйсненні міжнароднай ваенны агрэсіі, якая заключаецца ў змяншэнні, поўнай або частковай кампенсацыі нанесенай шкоды шляхам аднаўлення першапачатковага стану, у прыватнасці, вяртання нарабаваных каштоўнасцей [3, 230]. Тэрмін "рэстытуцыя" паходзіць ад лацінскага *restitutio*, што азначае аднаўленне [5, 430]. Пытанні рэстытуцыі ўзнікаюць у сувязі з войнамі, зменамі дзяржаўных межаў, пры атрыманні незалежнасці пэўнімі тэрыторыямі і народамі і інш. Аб'ектамі рэстытуцыі найчасцей выступаюць культурныя каштоўнасці – рухомая і нерухомая маёрасць, якая мае вялікае значэнне для культурнай спадчыны пэўнай дзяржавы [5, 430].

Упершыню пытанне пра вяртанне нацыянальных культурных (у прыватнасці архіўных) каштоўнасцей было паставлена на Першай Усебеларускай канферэнцыі архівістаў, якая праходзіла ў Мінску 12–14 мая 1924 г. (дакладчыкі У. Краснянскі, У. Пічэта, З. Жылуновіч). На канферэнцыі былі разгледжаны пытанні вывезеных архіваў, якія паходзілі з Беларусі ці мелі да яе непасрэднае дачыненне (мінскія, віленскія архівы, Метрыка ВКЛ і інш.). Былі прыняты рэзалюцыі, якія ставілі задачу забеспечэння захаванасці наяўных і вяртання вывезеных архіўных збораў [3, 231; 5, 430].

Ужо ў 1920-я гг. у рэспубліку была вернута вялікая частка дакументаў былога Віцебскага архіва старадаўніх актавых кніг. Аналагічная частка матэрыялаў Міншчыны, Берасцейшчыны, Гарадзеншчыны, што захоўвалася ў Віленскім архіве, ужо значна пазней (у канцы 1939 – пачатку 1940) вярнулася ў беларускія сковішчы [3, 232].

У гэты час урадам БССР былі ажыццёўлены вельмі сур'ёзныя спробы па вяртанню аднаго з найбольш вядомых і каштоўных прыватных кніжных збораў дарэвалюцыйнай Беларусі – бібліятэкі Я. Храптовіча XVIII ст., якая налічвала больш за 10 тысяч кніг і калі

150 копій рукапісных дакументаў. На жаль, гэтыя спробы не былі канчаткова рэалізаваны [3, 232–233].

Яшчэ адной важнай падзеяй стаў Першы з'езд даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі, які адбыўся ў Мінску 17–18 студзеня 1926 г. На ім былі заслушаны даклады пра Метрыку ВКЛ, пра іншыя беларускія архівы за межамі БССР, пра вываз каштоўных кніг з Беларусі і прынятая адпаведная рэзалюцыя аб неабходнасці вяртання архіўных, бібліятэчных і музейных матэрыялаў, што датычыцца Беларусі і знаходзіцца за яе межамі, у прыватнасці Метрыкі ВКЛ, бібліятэк Храптовіча і М.Х. Каладзеева, а таксама бібліятэкі Полацкай універсітэтскай семінарыі [3, 233–234; 4, 479; 5, 430–431].

Вынікі рэстытуцыі беларускіх архіваў падвяла Другая канферэнцыя архівістаў БССР, якая адбылася ў снежні 1927 г. Даволі актыўная намаганні беларускіх навукоўцаў 1920-х гг. па вяртанню вывезеных з Беларусі культурных багаццяў былі жорстка перараваны ў 30-я гг. [3, 232]. На гэтым, паводле меркавання некаторых даследчыкаў, рэстытуцыйная дзеянасць улад БССР была спынена да канца 1980-х гг. Пры гэтым намаганні па вяртанню культурнай спадчыны, нарабаванай у Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, не ўлічвающа, магчыма, па той прычыне, што яны былі адлюстраваннем агульнасаюзных працэсаў і выконваліся па распараджэннях з Москвы. Цалкам з такой пазіцыі пагадзіцца цяжка.

У любым выпадку пытанню аднаўлення культурнага жыцця і вяртання нарабаванага беларускага культурнага багацця надавалася высокое значэнне. Ужо ў пачатку 1944 г. прыйшло ўсведамленне значнасці матэрыяльных і духоўных страт, якія прынесла рэспубліцы вайна. Як бачна са справа здадзенай Шостай – Восьмай сесіі Вярхоўнага Савета БССР, пытанні ўліку гэтых страт, іх ацэнкі, кампенсацыі ўжо тады мелі вялікае значэнне. Уздымалася праблема аднаўлення і вяртання беларускай культурнай спадчыны на Радзіму. На працягу 1940–80-х гг. пошук згубленых і раскіданых па ўсім свеце унікальных культурных каштоўнасцей праводзілі супрацоўнікі Беларускага рэспубліканскага аддзялення Савецкага фонду культуры, Міністэрства культуры, Акадэміі навук БССР, Галоўнага архіўнага ўпраўлення рэспублікі, Дзяржаўнай бібліятэці імя Леніна, Беларускага таварыства дружбы і культурных сувязей з зарубежнымі краінамі, кіраунікамі і мастацтвазнаўцамі беларускіх музеяў. З гэтай мэтай Савецкі фонд культуры прыняў спецыяльную праграму "Вяртанне". Пошукам айчынных скарабаў за мяжой займалася таварыства "Радзіма" [1, 27]. Аднак навуковай базы для правядзення рэстытуцыі фактычна не было. Існавалі і іншыя праблемы: ніzkі ўзровень цікавасці да ўласна беларускіх культурных каштоўнасцей, да прадметаў "магнацкага" і "царкоўнага" мастацтва; колькасны (а не якасны) падыход пры вяртанні і аднаўленні даваеннага ўзору нацыянальнага багацця; да таго ж найбольш каштоўныя, рэдкія і старажытныя каштоўнасці часта скіроўваліся ў галоўныя культурныя цэнтры краіны – Москву і Ленінград.

Характэрнай асаблівасцю працэсаў пошуку, выяўлення, вяртання і сумеснага выкарыстання культурнай спадчыны ў Беларусі постсавецкага перыяду з'яўляецца іх грамадскі пачатак. Доўгі час у Беларусі адсутнічаў дзяржаўны ці хаця б грамадскі орган па пытаннях рэстытуцыі. І толькі ў 1987 г. пры Беларускім фондзе культуры ўзнікла грамадская камісія "Вяртанне". Непрацяглы час дзеянічала і Дзяржаўная камісія па рэстытуцыі. На сёння "Вяртанне" застаецца адзінай арганізацыяй, якая на грамадскіх пачатках стварае каталогі, спісы, вопісы страчаных гістарычных і мастацкіх рухомых каштоўнасцей. Ужо выйшаў шэраг кніг адпаведнай серыі з гэтымі даследаваннямі [2, 11; 5, 431]. Дасягнуты значныя вынікі і ў рэальнім вяртанні культурных каштоўнасцей. Приняты шэраг міжнародных дакументаў (рэзалюцыі і канвенцыі ААН і ЮНЕСКА, пагадненні дзяржаў-удзельніц СНД, двухбаковыя міждзяржаўныя дамовы). Дзякуючы грунтоўнай навуковай і пошукавай дзеянасці шэрагу сучасных беларускіх дзеячаў культуры і навукоўцаў (І. Чыгрынаў, У. Гілеп, А. Грыцкевіч, А. Мальдзіс, Т. Рошчына, М. Шумейка, Н. Высоцкая, М. Яніцкая, Л. Побаль, В. Скалабан і інш.) праблема вяртання разрабаваных і незаконна вывезеных культурных скарабаў і рарытэтаў набыла другое дыханне, стала справай гонару, пытаннем часу і будучыні. Аднак адчувальнымі застаюцца праблемы фінансавания праектаў

вяртання і адсутнасці адпаведнага дзяржаўнага органа, які мог бы каардынаваць усю дзеянасць у накірунку рээтытуцы культурнай спадчыны Беларусі.

Справа рээтытуцы павінна стаць часткай дзяржаўнай палітыкі і служыць умацаванню ў беларусаў нацыянальнай самасвядомасці і пачуцця ўласнага гонару.

Літаратура

1. Бакуменко М.Н. Сокровища в огне войны. – Мн., 1990. – 232 с.
2. Мальдзіс А. Трагічныя лёсы беларускіх музейных, бібліятэчных і архіўных збораў у час другой светнай вайны // Вяртанне-3. – Мн., 1996. – С. 6–13.
3. Несцярчук Л.М. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі: Асноўн. этапы фарміравання, сучас. стан і перспектывы. – Мн., 2003. – 286 с.
4. Шумейка М. Першы з'езд даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5. – Мн., 1999. – С. 479.
5. Шумейка М. Рээтытуцы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 2. – Мн., 2003. – С. 430–431.

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ БЕЛОРОУСОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

В.В. Табунов

Научный руководитель – Н. С. Сташкевич, доктор исторических наук, профессор

УО "Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова", г. Могилев, Беларусь

Как известно, культура включает в себя две стороны – материальную и духовную. Одной из составных сторон духовной культуры является религия, выполняющая, наряду с другими, функцию объединения или, наоборот, разъединения людей – в зависимости от того, к какой конфессии принадлежит человек.

Действие этой функции ощутили на себе белорусы в конце XIX – начале XX стст., причем как на высшем, правительственном, уровне (в Петербурге и на местах многие чиновники придерживались точки зрения, что быть православным – значит быть русским. В унисон им вторили, правда, с перемещением акцентов, некоторые польские вельможи, считавшие, что все католики есть поляки – Т. В.), так и в повседневной жизни. И хотя этнографы, изучавшие жизнь белорусского населения во второй половине XIX в., выделяли в своих работах такую черту, свойственную автохтонным жителям Северо-Западного края, как религиозный индифферентизм, например, П.В. Шейн, писавший о том, что "...Отношение здешнего белоруса к религии очень трудно определить: вернее всего будет сказать, что она его вовсе не интересует. В церковь белорусы ходят только для препровождения времени; крестят детей, венчаются в церкви потому только, что без этого нельзя, но внутренняя, духовная сторона религии, кажется, их вовсе не занимает" [1, 13]. Все же искусственное разделение белорусов по религиозному признаку на два лагеря – русских-православных и католиков-поляков, давало о себе знать.

Конфликты на религиозной почве возникали в повседневной жизни белорусов. Подобный случай нашел отражение в прошении П. Борщевского – крестьянина деревни Бараново Гродненского уезда на имя епископа Гродненского и Брестского, в котором он пишет об издевательствах старшего брата, принявшего католицизм, над своими православными родственниками и над самим просителем: "сжег все мои православные иконы и даже крест, а теперь выгоняет меня из дома вместе с женой и двумя детьми..." [2, 133].

При заключении смешанных браков также могли возникать разногласия, связанные с переменой вероисповедания. Этот аспект нашел свое отражение в прошении А. Догилевской, в котором она писала о том, что принятие католицизма было условием вступления в брак с дворянином А. Лиходеевским, и что она, как бедная девушка, приняла римско-католическую веру, желая выйти замуж [2, 192].